

Ludwig Lazarus Zamenhof,
Ho, mia kor'

Ludwig Lazarus Zamenhof,
О сердце

tradukita de Замятин

Ludwig Lazarus Zamenhof,
Сэрца, цішэй!

tradukita de Людмила Сильнова

Ludwig Lazarus Zamenhof,
O Herz, mein Herz

tradukita de Richard Schulz

Ho, mia kor', ne batu mal-
trankvile,
El mia brusto nun ne saltu for!
Jam teni min ne povas mi faci-
le,
Ho, mia kor'!

О сердце, не стучи ты так
тревожно!
Ты из груди не рвись теперь
долой!
Уж мне сдержать себя едва
возможно,
О, сердце, стой!

Сэрца, цішэй! Не стукай так
трывожна,
Не выскачы, балеснае, з грудзей!
Так лёгка ўжо цябе стрымаць
няможна.
Сэрца, цішэй!

O Herz, mein Herz, was soll dein heftig
Walten?
Spreng nicht die Brust! O lass mich ruhig
sein!
Nur schwer vermag ich, mich gefasst zu
halten,
o Herze mein!

Ho, mia kor'! Post longa labo-
rado
Ĉu mi ne venkos en decida
hor'?
Sufiĉe! Trankviliĝu de l' bata-
do,
Ho, mia kor'!

О, сердце, стой! В такое ли
мгновенье,
затратив труд, я проиграю бой?
Довольно же! Уйми своё биенье!
О, сердце, стой!

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай
працы
у перамогу верыцца лягчэй.
Даволі! супакойся ад біцця ты!
Сэрца, цішэй!

O Herz, mein Herz, nach jahrelangem Pla-
gen
soll's sich entscheiden, ob der Sieg nun
mein!
Genug! Stell ab dein unruhvolles Schlagen,
o Herze mein!

...

...

...

...

Verkinto de tiu ĉi Esperanta poemo estas LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (*Ludoviko Lazaro Zamenhofo*, *1859-12-15 – †1917-04-14).

Arg-129-252
(2004-01-07
08:23:57)

(2004-01-07

Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (*Ludoviko Lazaro Zamenhofo*, *1859-12-15 – †1917-04-14) en *Esperanton de Замјатин* en 1905.

Arg-129-896 (2008-04-28 09:53:14)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>.

Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (*Ludoviko Lazaro Zamenhofo*, *1859-12-15 – †1917-04-14) en *la Belorusan de Людмила Сильнова*.

Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)

Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo <http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm>.

Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (*Ludoviko Lazaro Zamenhofo*, *1859-12-15 – †1917-04-14) en *Esperanton de RICHARD SCHULZ (Rikardo Ŝulco*, *1906-07-12 – †1997-09-26).

LZ-002-1a / Arg-129-253 (2013-02-26
15:14:26)

Germanigita de Rikardo Shulco (RICHARD SCHULZ, 1906 - 1997) laŭ la origina internacilingva teksto de LUDWIK LEJZER ZAMENHOF. Pri Richard Schulz vidu la vikipedia retejon http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Schulz.